

У ГЭТЫМ
НУМАРЫ
РАСКАЗВАЕЦЦА
АБ ЛЮДЗЯХ
І СПРАВАХ
МЕХАНІКА-
МАТЭМАТЫЧНАГА
ФАКУЛЬТЭТА

ГОМЕЛЬСКИ УНІВЕРСИТЭТ

ОРГАН ПАРТКОМА, РЕКТАРАТА, КАМИТЭТА ЛКСМБ, ПРАФКОМА
І МЯСЦКОМА ГОМЕЛЬСКАГА ДЗЯРЖАўНАГА УНІВЕРСИТЭТА

Год выдання
другі
№ 12 (53)
СУБОТА
21
ЛІСТАПАДА
1970 года

Цана 2 кап.

ІМКНЁМСЯ РАШЫЦЬ ПАСТАЎЛЕННЫЯ ЗАДАЧЫ

Увесь свет уважліва сочыць за пасьпяховым рухам савецкага народа па шляху будаўніцтва камуністычнага грамадства. Разам з усёй краінай дастойна сустраў 100-годдзе з дня нараджэння У. І. Леніна і наш, другі ў рэспубліцы, адзін з самых маладых у краіне, універсітэт, стварэнне якога з'яўляецца яркім прыкладом клопатаў партыі і ўрада аб далейшым росквіце навукі і культуры.

Сучасны перыяд у жыцці нашай краіны — перыяд навукова-тэхнічнай рэвалюцыі — характарызуецца як нішым скачком у развіцці вытворчых сіл. Навука становіцца вытворчай сілай грамадства. У складарым і бурным працэсе здзяйснення ленінскага запавету аб стварэнні «тэхнікі, пабудаванай на апошняму слову навукі», матэматыка займае ганаровае месца, яе значэнне павялічваецца з кожным годам.

Механіка-матэматычны факультэт арганізаван на базе былога фізика-матэматычнага факультэта Гомельскага педінстытута, падрыхтаваўшага 35 выпускнаў настаўнікаў матэматыкі і фізікі.

Плённая педагагічная, грамадская, навуковая дзейнасць многіх выпускнікоў адзначана прызванням вучоных ступеней, унагароджаннем ордэнамі і медалямі, граматамі, значкамі «Выдатнік асветы БССР». Гэта гаворыць аб прадаждольнасці калектываў матэматычных кафедр, аснову якіх складаюць кандыдаты — фізика-матэматычных навук Ф. І. Шмідаў, Г. А. Фрыдман, С. А. Сафонаў, Л. Я. Палыкоў, Л. А. Шамяткоў, А. В. Рамановскі, В. Д. Чарок і іншыя кваліфікаваныя кадры. На факультэце прадава-

лі прафесары С. А. Чучылін, В. І. Даўмаровіч, М. І. Каракін. Пералік можна працягнуць.

Цяпер на факультэце навукаўца 396 студэнтаў стацыянара і 304 вачонкі. На стацыянары закончан пераход на вучэбныя планы універсітэта па спецыяльнасці «матэматыка», выдзена гэта работа і на вачонным аддзяленні.

Састаў кафедр факультэта лапоўніўся спецыялістамі па матэматыцы і механіцы. У нас працуюць кандыдаты навук Р. В. Шаймуратаў, В. П. Стаўроў, Ю. А. Кашын і іншыя. У сучасны момант кафедры здольны забяспечыць падрыхтоўку кваліфікаваных спецыялістаў па алгебры, дыферэнцыяльных ураўненнях, тэорыі функцый, механіцы, а таксама выкладчыкаў матэматыкі сярэдніх школ, тэхнікумаў і ВНУ. На факультэце ствараюцца сучасныя лабараторыі. Усё гэта стварае ўмовы для якаснай падрыхтоўкі высокакваліфікаваных спецыялістаў-матэматыкаў — будучых супрацоўнікаў навукова-даследчых лабараторыяў і інстытутаў, вылічальных цэнтраў.

У перадавілейным спабодніцтве калектываў факультэта дабіўся добрых поспехаў. Па выніках мінулай эканамічнай сесіі мы занялі трэці месца ва універсітэце.

Студэнт 4 курса Пётр Падкапаў ўдастоен ленінскай стыпендыі, 8 супрацоўнікаў і 11 студэнтаў факультэта загадана на ўніверсітэце 6 лістапада 1970 года аб'яўлена падзяка. У бягучым навучальным годзе большасць студэнтаў і выкладчыкаў замасцоўваюць дасягнутыя поспехі.

Дэканат факультэта вялікую ўвагу ўдзяляе якасці вучэбнага працэса, арганізацыі вучэбнай і

выхаваўчай работы ў групах. На вырашэнне гэтых пытанняў накіравана дзейнасць метадычных саветаў, савета НАП, кафедр і грамадскіх арганізацый.

На жаль, трэба адзначыць, што ў нас яшчэ ёсць выпадкі парушэнняў дысцыпліны, пропускі заняткаў, спазненні і нават іх зрыў. Я вяду размову аб зрыўе заняткаў выкладчыкам П. У. Сурыкавым. Некаторая частка студэнтаў дрэнна працуе над вучэбным матэрыялам. Усё гэта гаворыць аб недастатковай эфектыўнасці работы камсамольскай і прафсаюзнай арганізацый факультэта, некаторых куратараў.

Важнай часткай жыцця факультэта з'яўляецца навукова-даследчая работа выкладчыкаў і студэнтаў. Тут мы дасягнулі некаторых поспехаў. Нашы кафедры актыўна ўдзельнічаюць у развіцці навукі. Супрацоўнікамі кафедр апублікавана звыш 300 навуковых прац, большасць з іх — ва ўсесаюзных і рэспубліканскіх выданнях. Вучоныя факультэта выступаюць з дакладамі на буйных канферэнцыях, нарадах і семінарах, супрацоўнічаюць ва ўсесаюзных і замежных рэфэратыўных часопісах.

Л. А. Шамяткоў абараніў, а Ф. І. Шмідаў прадставіў да абароны доктарскую дысертацыю па фізика-матэматычных навук. Ныдаўна абараніў кандыдацкую дысертацыю А. Н. Бекарэвіч. Ен стаў кандыдатам педагагічных навук.

На факультэце працуе аддзяленне студэнцкага навуковага таварыства універсітэта. Даследаванні многіх студэнтаў па матэматыцы і грамадскіх навук адзначаны ўнагародамі на рэспубліканскіх конкурсах.

Усё гэта сведчыць аб магчы-

масці разгортвання навукова-даследчай работы на факультэце з шырокім прыцягненнем да яе студэнтаў.

Вялікую дапамогу ў гэтым нам могуць аказаць Інстытут матэматыкі АН БССР, Беларускае ўніверсітэты і іншыя навуковыя калектывы, члены якіх выступалі ў нас на семінарах, і ў далейшым будучы падтрымліваць кантакт з факультэтам. У бліжэйшы час цыкл лекцый прачытае ў нас дырэктар Інстытута матэматыкі АН БССР, Герой Сацыялістычнай Працы, акадэмік Мікалай Паўлавіч Яругін. Да нас прыедуць акадэмік Д. А. Супруненька і іншыя вядомыя вучоныя-матэматыкі.

Трэба адзначыць, што асобныя нашы выкладчыкі (М. А. Яцэвіч, П. У. Сурыкаў, большая частка асістэнтаў) не ўключыліся ў навуковую работу, не працягваюць актыўнасці ў рабоце ў СНТ. За гэта яны заслугоўваюць папроку.

Цэлавым і змястоўным з'яўляецца жыццё механіка-матэматычнага факультэта. Мы працуем, актыўна ўдзельнічаем у грамадскай рабоце, адпачываем. Мы імкнёмся да вырашэння тых складаных задач, якія ставіць партыя і дзяржава перад работнікамі савецкай навукі.

А. ЮШЧАНКА,
дэкан факультэта, кандыдат
фізика-матэматычных навук.

На здымку: ідуць заняткі.



ШЧЫРА ДЗЯКУЕМ!

Мы, жыхары вёскі Рудня-Каменева, засталіся вельмі задаволенымі студэнтамі механіка-матэматычнага, эканамічнага і геалагічнага факультэтаў, якія ў час турыстычнага паходу, прысвечанага 53'я гадавіне Вялікага Кастрычніка, прыялі ўдзел у канцэрце ў нашым клубе. У прыватнасці, мы дзякуем Раісу Малую, Валяціну Марозаву, Людмілу Уласаву, Ларысу Круглік, Галіну Прус і некаторых іншых. Песні, байкі, вершы, якія яны выконвалі, узнгароджваліся дружнымі апладысмантамі сельскіх працаўнікоў.

Просім праз газету перадаць ім нашу шчырую ўдзячнасць.

М. ХАРЛАВА,
загадчык клуба.

*«Матэматыку ўжо затым вучыць трэба,
што яна розум у парадак прыводзіць»*

М. В. Ламаносаў



Залатым фондам называюць выдатнікаў вучобы. Ёсць такі, як кажуць, фонд і на механіка-матэматычным факультэце. На гэтым здымку вы бачыце групу выдатнікаў вучобы факультэта: ніжні рад (справа налева) чамбэртакурснікі Пётр Верасовіч, Антаніна Відзішчана, Ларыса Глазкова, Наталія Юшчанка. Верхні рад: Мікалай Фешчанка (IV курс), Уладзімір Семянчук (II курс), Валяціна Сахарнікава (III курс), Міхаіл Жадан (IV курс) і Вольга Салаўёва (III курс).

Камуніст — арганізатар вучэбнага працэса

Пытанне арганізацыі вучэбнага працэса пастаянна знаходзіцца ў цэнтры ўвагі дэканата і партарганізацыі механіка-матэматычнага факультэта. На партыйных і камсамольскіх сходах абмяркоўваюцца шляхі яго палепшэння, арганічнай сувязі вучэбнага працэса з выхаваным. Толькі спалучэнне навука і выхаванні дапаможа рашыць задачы па падрыхтоўцы высокакваліфікаваных спецыялістаў, выхаваных у камуністычным духу.

Партыйная і камсамольская арганізацыі вялікую ўвагу ўдзяляюць вывучэнню студэнтамі і выкладчыкамі грамадскіх навук, марксісцка-ленінскай тэорыі.

У юбілейным ленінскім годзе большасць студэнтаў здае грамадскія дысцыпліны на «добра» і «выдатна», сістэматычна і глыбока працуюць над вывучэннем лекцыйнага матэрыялу, актыўна ўдзельнічаюць у семінарскіх занятках.

Значную работу са студэнцкім калектывам праводзіць выкладчык грамадскіх навук. Вось толькі адзін прыклад. Старэйшы камуніст нашай партарганізацыі дацэнт Рыгор Пятровіч Магчыцкі вядзе курсы гісторыі КПСС. Ён патрабавальны педагог і аддзяляе таварыш. Сваім асобным дапрацамі і людзей Рыгор Пятровіч пакідае добры прыклад моладзі.

Важным з'яўляецца вылучэнне студэнтамі матэматычных дысцыплін. Гарантыя поспеху ў гэтай справе з'яўляецца высокая арганізацыя вучэбнага працэса: расклад заняткаў, правільнае спалучэнне аўдыторных лекцый з самастойнай работай студэнтаў, планаванне і правядзенне кансультацый, назоўніцаў, кантрольных работ, залікаў і экзаменаў.

Хочацца адзначыць той факт, што факультэт працуе па стабільнаму раскладу, адпавядаючаму вучэбнаму плану. Нягледзячы на недахоп выкладчыцкіх кадраў, выкладаюцца ўсе прадметы вучэбнага плана.

У арганізацыі вучэбнага працэса вялікую работу праводзіць член партбюро, намеснік дэкана Невіла Міхайлаўна Пасаташкіна. Яна добры педагог і выхаватэль, патрабавальны адміністратар. Н. М. Пасаташкіна правяла вялікую работу па планаванню і ажыццяўленню розных відаў кантролю за самастойнай дзейнасцю студэнтаў.

У арганізацыі вучэбнага працэса важнае значэнне мае дысцыпліна студэнтаў, наведванне імі заняткаў. Гэтым пытаннем Невіла Міхайлаўна таксама ўдзяляе пастаянную ўвагу.

Пропускі заняткаў, парушэнні дысцыпліны не застаюцца паза ўвагай дэканата. Разам з

На здымку: студэнткі 4 курса Надзежда Амбрузава і Таццяна Якова на лабараторных занятках на метадах прыбліжаных вылічэнняў.

тым, партбюро і дэканат мабілізуюць студэнцкі актыву, куратару груп, кафедры, усіх выкладчыкаў на павышэнне адназначнасці за стан спраў на факультэце.

Нядаўна мы правілі нараду куратараў, на якой асноўную ўвагу ўдзялілі пытанням арганізацыі іх дзейнасці па ўзмацненню вучэбнай работы, павышэнню дысцыпліны і грамадскай актыўнасці студэнтаў. Гэтыя ж пытанні былі абмеркаваны і на нарадзе студэнцкага актыву.

Значную дапамогу ў павышэнні ўзроўню арганізацыі вучэбнага працэса аказвае метадычны савет, які ўзначальвае кандыдат фізіка-матэматычных навук камуніст Л. Я. Палыкоў.

Партыйная арганізацыя імкнецца, каб кожны выкладчык не толькі праводзіў заняткі, але і быў арганізатарам вучэбнага працэса, цікавіўся, як займаюцца студэнты, як рыхтуюцца да заняткаў. На жаль, у нас ёсць яшчэ выпадкі, калі асобныя выкладчыкі не звяртаюць на гэта ўвагі.

Да зімовай экзаменацыйнай сесіі застаецца не так многа часу. Увесь калектыв студэнтаў і выкладчыкаў прыкладае свае сілы і энэргію да таго, каб прыйсці да сесіі з вышэйшымі і трывалымі ведамі. Гэта будзе нашым лепшым падарункам набліжаючомуся XXIV з'езду Камуністычнай партыі Саветаў Саюза.

М. Я. ЛЕЦКІ,
секратар партыйнага бюро факультэта.



НЯХАЙ ЖЫВЕ ПОЛЫМЯ ЖЫЦЦЯ!

«Хто не гарыць, той капіць. Няхай жыве полымя жыцця!» Гэтыя словы налецаць песьніру камсамольскага юнацтва, вялікаму і мнукаму сапёнаму пільвеніку Мікалаю Астроўскаму.

Вось так імкніцца гарэць у любой справе камсамольскія групы М-41. Усе мы — будучыя настаўнікі матэматыкі — рыхтуемся да сваёй нялёгкай прафесіі, атрымліваем ідэіна-палітычную загартоўку. У групе ёсць камсамольцы. Гэта невялікі, але згуртаваны калектыв юнакоў і дзяўчат, якія настойліва авалодваюць асновамі сучаснай навукі. Наколькі нам гэта ўдаецца, можна мернаваць па такому факту: у групе няма непаспяваючых, а Леў Вельковіч, Міхал Жадан і Раіса Ільініна — выдатнікі. Яны, з таксама імяны нашы работы заўсёды вучобу спалучаюць з выкананнем камсамольскіх даручэнняў.

Але не толькі адной вучобай жывём мы ў гэтыя дні, калі краіна рыхтуецца да XXIV

з'езда КПСС. У хуткім часе мы будзем здаваць другі этап ленынскага заліку. Мы ўжо зараз узабіна гаворым, што яго здадуць усе камсамольцы. У групе праводзіцца падрыхтоўка, лекцыі аб мастаках, літаратурныя чытанні і гутаркі.

Камсамольскі актыву імкнецца выхоўваць юнакоў і дзяўчат на слаўных базых і працоўных традыцыях старэйшага пакалення. Мы калектывна наведваем кіно, тэатры, а зусім нядаўна разам з іншымі работамі нашага курса ездзілі ў Хатыні. Шмат хваляючых уражанняў пакінула ў нашай памяці гэтая экскурсія.

Актыўна ўдзельнічаюць студэнты і ў працоўных справах камсамолі. Амаль усе нашы работы і дзятваты ўнеслі свой уклад у дастойную сустрэчу 50-годдзя камсамолу Беларусі.

В. НАРНАКОВ,
студэнт 4 курса.

Членам СНТ можа быць кожны



У 1972 годзе павінен адбыцца першы выпуск механіка-матэматычнага факультэта Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэта. Студэнты, якія скончаць гэты факультэт, будуць працаваць на розных прадпрыемствах народнай гаспадаркі, у навуковых установах і школах. Таму вялікае значэнне мае тое, якія падрыхтоўку атрымаюць яны ў сценах універсітэта. Гэта залежыць не толькі ад выкладчыкаў тых або іншых дысцыплін, але і ад саміх студэнтаў. Іх падрыхтоўка залежыць ад умення самастойна працаваць.

Немагавяная роля ў гэтым аддзіліцца студэнцкаму навуковаму таварыству (СНТ). Аднак СНТ не павіна абмяжоўвацца

толькі тым, каб навучыць студэнта самастойна працаваць.

Члены студэнцкага навуковага таварыства павышаюць яшчэ і сваю матэматычную культуру. Сярод некаторых студэнтаў існуе думка, што яны па сваіх магчымасцях не падыходзяць для работы ў СНТ. Так думаць памылкова. Членам таварыства можа быць кожны студэнт. Студэнцкае навуковае таварыства ствараецца для развіцця круглагаду і мыслення ўсіх студэнтаў. Ну, а для больш таленавітых ёсць магчымасць пачаць сваю навуковую дзейнасць.

У мінулым годзе на пасяджэннях студэнцкага навуковага таварыства было зроблена некалькі дакладаў па розных тэмах. Так, А. Гурэвіч, студэнт першага курса, выступіў з дакладам «Аб вырашальнасці задач на пабудову з дапамогай шчыркулі і лінейкі». Студэнт Цясельскі (першы курс) расказаў аб вырашальнасці ўраўненняў трэцяга ступені.

Тэма даклада першакурсніка В. Семенчука была — «Групы руху», трэцякурсніка Л. Вельковіча — «Аб ненадтарнаўскай тэорыі мностваў».

Усяго члены СНТ механіка-матэматычнага факультэта зрабілі восем дакладаў. Гэта, безумоўна, садзейнічала тэарэтычнай падрыхтоўцы студэнтаў.

Нядаўна на чарговым пасяджэнні СНТ былі вырашаны арганізацыйныя пытанні, распрацавана тэматыка работы гурткаў таварыства, тэрміны правядзення пасяджэнняў.

Спадзяемся, што многія студэнты будуць актыўна ўдзельнічаць у рабоце студэнцкага навуковага таварыства факультэта.

Акадэмічны сектар факультэта.

На здымку: Ідзе пасяджэнне студэнцкага навуковага таварыства.

БУДНІ КАФЕДРЫ

Кафедра матэматычнага аналізу з'яўляецца адным з самых важных і вялікіх навуковых аўдэяў нашага ўніверсітэта. На ёй працуюць 16 выкладчыкаў, з іх сем — дацэнты і кандыдаты навук. Кафедра забяспечвае выкладанне матэматычных дысцыплін на механіка-матэматычным, фізічным, эканамічным, геалагічным і біялагічным факультэтах. Лекцыі і практычныя заняткі праводзіцца на высокім ідэйна-тэарэтычным узроўні.

Вядома, што асновы матэматычнага аналізу, тэорыі функцый, тэорыі верагоднасці цесна звязаны з матэрыялістычнай філасофіяй. Таму выкладчыкі глыбока вучаюць марксісцка-ленінскую філасофію, прымаюць актыўны ўдзел у рабоце філасофскага семінару. Высокай якасці лекцыі садзейнічаюць таксама арганізацыйна-метадычныя мерапрыемствы, якія праводзіць кафедра.

Актыўна праходзяць у нас адкрытыя лекцыі і заняткі, якія шырока абмяркоўваюцца на пасяджэннях кафедры. Напрыклад, на адкрытай лекцыі М. А. Ілецкага прысутнічала 11 чалавек, у тым ліку — ішчэць дацэнтаў. Лекцыі і пасяджэнні кафедры наведваюць выкладчыкі іншых кафедр, напрыклад, дацэнты С. А. Сафарнаў, В. Р. Сіманюў, А. В. Раманюбені, І. В. Ялігі і іншыя.

На кафедры праводзіцца значная навукова-даследчая работа. Яе супрацоўнікі апублікавалі 145 артыкулаў у саюзных і рэспубліканскіх навуковых часопісах. Сёлетня ўжо апублікавана дзвеці навуковых артыкулаў.

Даследаванні вядуцца ў наступных напрамках: дыферэнцыяльны і інтэгральны ўласцівыя функцыі, тэорыя цэлых функцый, агульная і якасная тэорыя дыферэнцыяльных ураў-

ненняў і тэорыя ўстойлівасці, інжынернае рашэнне задач механікі, статыстычныя задачы механікі дафармуемых цел, рашэнне задач тэорыі фільтрацыі, ураўнення і тожасты, тэорыя бясконых груп і іншыя.

А. Н. Бекарэвіч у бягучым годзе абараніў дысертацыю і зацверджан у вучоной ступені кандыдата педагогічных навук. Некаторыя выкладчыкі здаюць кандыдацкія экзамены. В. Ф. Філіпоў паспяхова працуе над кандыдацкай дысертацыяй, яго навуковы артыкул выйшаў з друку.

Пры кафедры працуюць студэнцкі матэматычны гурток, які займаецца шырокай і сур'ёзнай тэматыкай.

Супрацоўнікі кафедры вялікую ўвагу ўдзяляюць званочнаму аддзяленню. Амаль усе яны працуюць са студэнтамі-завочнікамі. Аднак кафедры яшчэ не ўдалося дабіцца сістэматычнай работы завочнікаў у міжсесійны перыяд. Гэта адмоўна адбіваецца на іх паспяховасці па матэматыцы.

Восьмы год пры кафедры працую юнацкая матэматычная школа, якая карыстаецца вялікай папулярнасцю сярод юных матэматыкаў горада. Яе выпускнікі паспяхова займаюцца ў лепшых ВНУ краіны.

Значную прапагандысцкую работу праводзім мы сярод насяляльніцтва і студэнтаў. Сёлетнія члены кафедры працывалі больш ста лекцый на розных пытаннях матэматыкі. Асабліва актыўна ўдзельнічае ў лекцыйнай рабоце А. Н. Бекарэвіч.

Рэфэрэнтамі саюзных і замежных часопісаў з'яўляюцца Г. А. Фрыдман, А. А. Юшчанка і іншыя.

Ф. ШМІДАЎ,
загадчык кафедры матэматычнага аналізу, дацэнт.

РЫХТУЕМСЯ ДА ДРУГОГА ЭТАПА ЛЕНІНСКАГА ЗАЛІКУ

Другі этап ленинскага заліку праходзіць пад дэвізам «Мы справе Ленина і партыі верныя». На факультэце пачалася падрыхтоўка да яго.

У групах праводзяцца камсамольскія сходы, на якіх абмяркоўваюцца палажэнні аб ленинскім заліку. Студэнты бяруць асаблы абавязанасць перадаць са сваймі сучаснікамі па дастойнай сустрэчы XXIV з'езда КПСС. У сувязі з падрыхтоўкай да гэтай падзеі мы рыхлілі: у ходзе заліку дабівацца палепшэння палітычнага, агульнаадукацыйнага, партыйнага і інтэлектуальнага якавання камсамольцаў. Галоўнай задачай юнакоў і дзяўчат з'яўляецца добрая і

выдатная вучоба. Камсамольцы ўдзяляюць гэтаму пытанню вялікую ўвагу.

Камсамольская арганізацыя нашага факультэта дапамагае бяздэнатам у правядзенні ўліку бягучай паспяховасці. Узначавае гэта работу акадэмічны секстар камсамольскага бюро, Найдзюна на камсамольскім сходзе чацвёртага курса прынята рашэнне аб шафстве над першакурснікамі. Чацвёртакурснікі разам з куратарам будучы арганізаваць работу студэнцкіх груп першага курса. Мы лічым, што гэта будзе вельмі карысна як для нас, так і для першакурснікаў.

Моладзь нашага факультэта

дапамагае падшэфнай школе. Студэнты сабралі для школьнікаў бібліятэку і рэгулярна папаўняюць яе літаратурай. Чацвёртакурснікі зрабілі наглядныя дапаможнікі на матэматыцы, распрацавалі планы правядзення пленарных сходаў на студэнцкім першым курсе падрыхтавалі канцэрт мастацкай самадзейнасці і не раз выступалі з ім перад школьнікамі. У мінулым годзе многія камсамольцы мехмата працавалі на розных новабудовах краіны. На факультэце было створана шэсць атрадаў. Можна не сумнявацца, што працоўную эстафету старэйшых таварышаў

прадоўжаць нашы першакурснікі.

Трэці семестр — гэта вялікая школа, у якой загартоўваецца воля, фарміруюцца характар, правяралася наша дружба і ўзаемадзейнасць. І гонар юнака і дзяўчынкі — стаць байцом будаўнічага атрада.

Многія іншых захаляючых спраў робяць студэнты нашага факультэта, спалучаючы вучобу з грамадскай дзейнасцю. Гэта дапамагае нам жыць паўнакроўным студэнцкім жыццём.

В. АПАЛЬКОВА,
сакратар камсамольскага бюро факультэта.

УПАРТАСЦЬ — РЫСА ДОБРАЯ



У другой групе ёсць людзі, якія могуць правесці і праводзіць цыкавыя мерапрыемствы. Дарэчы, тут больш выдатнікаў, чым у іншых групах курса.

Такія словы я пачуў на камсамольскім сходзе студэнтаў чацвёртага курса. І вось гутару з адным з іх, выдатнікам вучобы Пятром Падкапаевым, ленинскіх стыпендыятам.

Хлопец як хлопец. Праўда, можа некалькі больш задумлівы і сур'ёзны для сваіх 20 год. Але пасада такая — студэнт, што сур'ёзнаму быць належыць. І толькі віхры гаварылі аб урочэце вельмі яскрава.

Гутарым. І выдзяляецца, што біяграфія яго можа размясціцца літаральна на чэрціцы старонкі. Сам ён гамяльчаны, скончыў дзевяцігодку, Паваротаў, утраснілаў, таміх, ад якіх, як кажуць, у вачах бы падмянела, не адчуваў. У бацькі яны былі. Івалід ён зараз, цяжкую траўму атрымаў на будаўніцтве. Але тады Пецю было ўсяго 6 год. Здавалася б, што мог адчуць.

Але адчуў. Пазней, зразумеў, і перажыў гэты боль.

Ёсць такая рыса характару, — упартасць. Добрая рыса як правіла.

— Не магу я, каб не дагледзець душы задачы, — зазначае Пётр. Гэта і ёсць тая самая упартасць у дзяцінстве і мэты.

Паступаў (тады яшчэ ў Інстытут) Пётр у 1967 годзе. Чацвёрта на адно месца было. Шанцаў, як казалі б матэматыкі, 25 працэнтаў. Нейкі працэнт у карысць Пятра — юнацкая матэматычная школа, якая і зараз функцыянуе пры факультэце. Два гады, будучы школьнікам, хадзіў на заняткі школы. Пятра прымацілі.

Але ўступныя экзамены здаваць усёроўна трэба было. І здаваць добра, інакш... Здаваў. Набраў на 1 бал вышэй праходнога. Выходзіць, студэнтам стаў заслужана.

Быццам бы нядаўна быў Пётр першакурснікам, а зараз — чацвёрты курс ужо. За гэты час многаму навучыўся хлопец. Упартая вучоба дала свае вынікі — даўно ўжо не было ў яго іншых аданан, чым «выдатна».

Але вучоба — толькі частка класатнай, калі так можна сказаць, пасады — студэнт. Ён — будучы выкладчык, а гэта значае, што павінен быць падрыхтаван усёбакова. Гэтую ўсебаковасць дае і навуковая работа ў тым ліку.

Некаторыя, нават вельмі сядлівыя, людзі сцвярджаюць, што, маўляў, галоўны занятак студэнта — вучоба. Цяжка згадзіцца з такім сцвярджаннем. Маса прыкладаў паспяховай навуковай дзейнасці студэнтаў абяргае такую думку. І дзейнасць Пятра ў тым ліку. Паслехі, праўда, пакуль сіцільны. Але хлопец ужо адчуў смак да навукі, да даследавання. І дзякуючы тым выкладчыкам, хто думае не так, як некаторыя, нават салідныя, людзі.

К. ВІХРОУ,
На здымку: Пётр Падкапаеў.

АГЛЯД ДРУКУ БОЛЬШ КАНКРЭТНАСЦІ

Насценныя газеты. У нашай краіне іх дзсяткі тысяч. Невядлікі па размерках, яны расказваюць аб кіпучым жыцці вытворчых калектываў, навуковых устаноў, студэнцкіх груп. Іх паведамленні знаёміць з поспехамі, крытыкуюць недахопы, выкрываюць лодыраў, людзей, якія несумелна адносяцца да выканання сваіх абавязкаў.

Кожны, хто бывае на мехмата, не можа не звярнуць увагі на акуратна аформленыя «Матэматычны бюлетэнь», які выпускае кафедра матэматычнага аналізу. Бюлетэнь, рэдактарам якога з'яўляецца асістэнт Нэллі Сяргееўна Сайлянц, рэгулярна і сістэматычна расказвае на сваіх старонках аб рабоце калектываў, у навуцы, знаёміць іх з метадычнымі распрацоўкамі. У кожным матэрыяле, кароткім па зместу, але ёмістым, паведамляецца аб канкрэтным факце.

Таксама плённа працуе і рэдакцыя «Алгебраічнага бюлетэня», узначальваемая В. М. Сушкавай. У адным з апошніх нумароў прыведзены цікавыя факты ў матэрыялах «Ленін і матэматыка», «Развіццё алгебраічных даследаванняў у Гомелі». Тут жа змешчаны кароткія расказы аб савецкіх матэматыках — лаўрэатах Ленінскай прэміі.

Аб жыцці шматлікага студэнцкага калектыву павінна расказаць факультэцкая газета «Веды — сіла». Разбіром вартасці і недахопы апошняга нумару насценнага газеты. У перадавым артыкуле, прысвечаным 53-й гадавіне Вялікага Кастрычніка, расказваецца аб поспехах, з якімі наша краіна сустрэла свята. Чытаеш матэрыял і кажаеш, калі ж пойдзе размова аб здобываных студэнтаў. Аб гэтым літаральна сказаны наступныя сло-

вы: «Значна ўзраслі колькасць і якасны паказчыкі ў вучэбнай рабоце, студэнты больш актыўна ўдзельнічаюць у грамадскай жыцці, добрасумленна адносяцца да працы». Агульныя словы, якія амаль нічога не кажуць чытачу. А варта было б назваць імёны лепшых студэнтаў — выдатнікаў, камсамольскіх і прафсаюзных актывістаў, расказаць аб іх добрых справах.

Цікавая тема ўзнімаецца ў матэрыяле Л. Газей «Усё залежыць ад нас». Аўтар усхвалявана выдзе размову аб арганізаваным студэнцкага быццё, аб культурным адпачынку, аб захаляючых моладзі. І зноў тут істотны недахоп — няма канкрэтных прыкладаў.

Ад першых двух матэрыялаў значна адрозніваецца падборка з чатырох інфармацый, якія расказваюць аб справах юнакоў і дзяўчат на будовах краіны, у

час сельскагаспадарчых работ у калгасах і саўгасах вобласці. Тут названы імёны лепшых байцоў атрадаў, прыведзены канкрэтыя лічбы і факты. Не без цікавасці чытаецца пісьмо першакурсніцы А. Журавель аб пачатку студэнцкага жыцця.

Але разам са станоўчымі невяліка аб'ёсамі маўчаннем і значнымі недахопамі ў рабоце рэдакцыі насценнага факультэта. Скажам адразу, што выпускаецца газета нерегулярна, з тэхнічным памылкам. Напрыклад, не ўказваецца чарговы нумар і дата выпуску. У апошнім нумары два матэрыялы змешчаны без подпісаў аўтараў.

На наш погляд, у гумарыстычным кутку не зусім удала падобраны студэнцкія жарты.

Канкрэтнасць, банітасць — вось тое, што адрознівае лепшыя насценнага газеты. Больш крытычным і канкрэтным павінны быць і выступленні студэнцкай насценнага газеты факультэта.

На факультэце многа ўвагі ўдзяляецца ўдасканаленню вучэбнага працэсу.

В. А. ЗДЫМКУ: абмяркоўваецца план работы.

З НАДРЭННЫМІ ВЫНІКАМІ

Наша група ў мінулым навучным годзе паказала добрыя вынікі па паспяховасці і грамадскай рабоце. Гэта дазволіла нам стаць першымі на факультэце і заняць другое месца ва ўніверсітэце.

Адразу ж пасля апошняга экзаменацыйнага сесіі семнаццаць работ групы пачалі працаваць у студэнцкіх будаўнічых атрадах на будовах Гомеля і вобласці. Многія з байцоў актыўна ўдзельнічалі ў сельскагаспадарчых работах на Гомельшчыне. Гэта Валяцін Прышчэлаў, Людміла Белая, Тамара Філіпенка, Ірына Даўгулёва, Надзежда Ляпушкіна, Валяцін Церахава. У групе створаны базальны камсамольскія і прафсаюзныя арганізацыі, праводзяцца многія цікавыя мерапрыемствы.

Але жыць мінулым поспехамі, безумоўна, нельга. Мы бацым свае недахопы, імкнемся іх не дапусціць. На жаль, яшчэ ёсць у нас выпадкі пропуску заняткаў па навукавых прычынах, некалькі аслабіў сваю работу староста групы Уладзімір Труфанав. Усё гэта гаворыць аб тым, што нам ёсць над чым працаваць.

Мы будзем імкнуцца і ў гэтым годзе дабіцца высокай паспяховасці. Будзем таксама актыўна ўдзельнічаць у грамадскай жыцці факультэта з тым, каб пацвердзіць сваё ведаванне калектыву мехмата. Для гэтага ў нас ёсць усе магчымасці. Па-траба толькі вялікае жаданне юнака і дзяўчынкі.

Т. ГАДЛЕУСКАЯ,
кансорг групы М-24.



МЫ СТАЛІ СЯБРАМІ

Вось ужо другі год мы разам вучымся. За гэты час пазналі характары і схільнасці адзін другога, пасябралі.

У нас розныя імкненні, захапленні і звычкі, але ўсіх нас аб'ядноўвае адно, галоўнае — любоў да матэматыкі.

Матэматыка... Для несведомых гэта сухая навука бясконцых лічбаў і формул. Для нас — гэта цікавы свет загадак і тайніц. Таму мы імкнемся вывучаць усё, што дасягнута сучаснай навукай, што выкладаецца ва ўніверсітэце.

Вось ужо два семестры запар наша група М-24 з'яўляецца лепшай на факультэце. У чым жа сакрэт поспеху? Трэба адразу сказаць, што асаблівых сакрэтаў тут няма. Перш за ўсё, гэта дзясятны дзякуючы трывай дружбе. Мы жывём па прынцыпу: адзін за ўсіх, усе за аднаго.

Галоўная наша задача — ву-

чоба. І мы робім усё, каб вучыцца лепш. Не сакрэт, што часам не ўсе добра засвойваюць лекцыйны матэрыял. Таму мы часта застаемся пасля — запыткаў, паўтарам новы матэрыял, рыхтуемся да семінараў і калоніумаў, дапамагаем тым, хто не засвоіў той або іншы матэрыял. Такія сістэма падрыхтоўкі дае добрыя вынікі. У мінулым годзе ў першым семестры восем студэнтаў нашай групы здалі сесію на «выдатна», а ў другім — гэтага дасягнулі сем чалавек.

Хоцання адзначаць, што ў нашых поспехах вялікая доля працы куратара групы Нэллі Сцяпанавы Трусавай. Яна не шкадуе ні сіл, ні часу для выхавання студэнтаў.

Работы і дзятку нашай групы актыўна ўдзельнічаюць у грамадскай жыцці ўніверсітэта. Напрыклад, яны паспяхова працуюць у камітэце камсамоль-

ла, займаюцца ў гуртках мастацкай самадзейнасці і ў спартыўных секцыях. Да ліку таіх адносяцца Уладзімір Семлічук, Марыя Смільвіцкая, Ніва Петлавічэнка, Тамара Гадлеўская, Валяцін Прышчэлаў і іншыя.

Усё тое, што мы робім, у невялікім матэрыяле пералічыць, відама, цяжка. Але на нашу думку, так жыць, як жыцьце група, цікава.

Усе савецкія людзі рыхтуюць свае працоўныя падарункі да знамянальнага падзеі ў жыцці нашай дзяржавы — XXIV з'езда Камуністычнай партыі Саветаў Саюза. Нашым лепшым дасягненнем да форуму камуністаў Савецкай краіны будзе выдатная вучоба, актыўна ўдзел у грамадскіх мерапрыемствах, у нашым шматгранным студэнцкім жыцці. Я лічу, што работы зробіць усё, каб дастойна сустрэць гістарычную падзею ў жыцці савецкага народа і ўсяго прагрэсіўнага чалавецтва.

Уд. ТРУФАНАУ,
студэнт другога курса.

Нашы выбарчыя ўчасткі — № 9 і № 11

У адпаведнасці з артыкуламі 20 і 21 «Палажэння аб выбарах раённых (гарадзенскіх) народных судов Беларускай ССР» выканом Чыгуначнага райсавета дэпутатаў працоўных стварыў на тэрыторыі раёна выбарчыя ўчасткі.

Нашы выбарчыя ўчасткі па выбарах суддзяў раёнага народнага суда — № 9 і № 11.

Цэнтр выбарчага ўчастка № 9 — памяшканне Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэта па вуліцы Савецкай з уключэннем вуліц: Савецкай (чотны бок) ад другога Сартыровацкага правулка да тэрыторыі аўтарамонтажнага завода і ад вуліцы Галавацкага да касы агенцтва аэрапорту (нячотны бок), Фурманова, Першай і Другой Авіяцыйных, Галавацкага, дамоў № 9-а, 13-а, 15, 15-а, 17, 17-а, 19 па вуліцы Трэцяй Авіяцыйнай.

Цэнтр выбарчага ўчастка № 11 — памяшканне дзяржаўнага ўніверсітэта па вуліцы Кірава з уключэннем вуліц: завулка Песіна, вуліцы Песіна да Нова-Палескай (выключачы дом № 25), Кірава ад Нова-Палескай да Сартыровацкай, Нова-Чарнігаўскай, Краснага, Нова-Чарнігаўскага, Першага і Другога Савецкіх завулкаў, вуліцы Краснай ад Нова-Палескай да Сартыровацкай, Шаўчэнка ад Нова-Палескай да канца, Стара-Чарнігаўскай ад пачатку да Сартыровацкага завулка.

ЗАЛЕЖЫЦЬ МНОГАЕ

Ад зладжанай работы студсавета многае залежыць — парадак на паверхах, арганізацыя дзяжурства, цікавыя жыццёвыя інтэрнацы. Трэба сказаць, што па ініцыятыве студсавета кожны паверх змагаецца за права называцца лепшым. Спэарыціцтва дае свой плён. Добра працуе актыўнае чвэрцэрата паверху. Тут праводзяцца лекцыі, гутаркі, конкурсы на лепшы пакой.

Многа карысных мерапрыемстваў мы арганізоўваем у будучым: сустрачу з мадэлярамі, тэатру аб правілах добрага тону, абмеркаванне кнігі Усевалада Кочацова «Чаго ж ты хочаш?».

Студэнты — вясёлы, непаддадны народ. Іх цікавіць усё. Энергія моладзі можна пазнаць здросціць. Часам хочацца пагуляць у шахматы або шашы.

б'ярд, пачытаць свежыя газеты і часопісы. Аднак такой магчымасці ў сваім інтэрнаце мы не маем. У чырвоным кутку нічога гэтага няма. Наш прафком многае абяцае, а як даходзіць да спраў — амаль нічога не робіць.

Не задавальняе нас і работа буфета. Стравы ў ім нясмачныя і дарагія. Відаць, гэтым пытаннем трэба сур'ёзна заняцца.

Значную дапамогу ў наладжанні нашага быту мы чакаем ад выкладчыкаў. Іх парады, ад выкладчыкаў. Іх парады, ад выкладчыкаў. Іх парады, ад выкладчыкаў.

Спраўдзім нашым зборам стала Ганна Васільеўна Саннікава. Яна цікавіцца нашымі захваленнямі, адпачынкам, бытам. Хочацца, каб кожны выкладчык стаў такім блізім для студэнтаў чалавекам.

П. ВЕРАСОВІЧ,
студэнт 4 курса.

КЛУБ АМАТАРАЎ САТЫРЫ І ГУМАРУ У ГАСЦЯХ У МЕХМАТА

МАТЭМАТЫКІ ЖАРТУЮЦЬ

Вялікае аживленне ў студэнтаў выклікае дыскусія аб групах і трохвугольніках. Нядаўна адбылася чарговая масавая размова на гэту тэму. Асабліва цікавае выклікалі дэкадады «Цэнтр павінен быць у вулах» і «Як сабраць разам чатыры вулы і скласці з іх трохвугольнік».

Дыскусія працягваецца. Прымайдзе ў ёй удзел

С. ВЬДАТНІЦА.

Я ніколі не пісаў у газету і

не збіраўся пісаць. Аднак раз я не магу маўчаць. Маё сэрца б'ецца часцей, а ларо рухаецца хутчэй, калі я пішу аб нашым выкладчыку матэматыкі.

Як ён кілапаўся аб педдах студэнтаў! Восем разоў я хадзіў да яго аднаць экзамен. І кожны раз ён са шчырым бо-лем адначасу неадказнава-ць маіх ведаў.

У дзень, калі выйдзе нумар «Гомельскага ўніверсітэта», наш выкладчык у дзевяты раз будзе асабіста размаўляць са мною і выходзіць мяне ў духу аддзяці матэматыцы. А вядома ж, што чым больш выкладчык сустракаецца са сту-

дэнтам, тым большая яго выхаваная роля.

І будзе вельмі шкада, калі мне давядзецца на гэты раз здаць экзамен, бо тады ён не будзе мяне выходзіць аж да наступнага экзамена.

«СТУДЭНТ».

Па думцы добра інфармаваных колаў, у бліжучым наву-чальным годзе адбудзецца дзве экзаменацыйныя сесіі. Адна з іх будзе зімовай, другая — летняй.

ТРАДЫЦЫЙНЫ ТЫП ПРАФЕСАРА МАТЭМАТЫКІ

Традыцыйны тып прафесара матэматыкі з папулярных анекдотаў — заўсёды рассяяны. Ён лічыць, што згубіў парасон, а ў яго па па-расону ў кожнай руды. Ён мае звычку стаць вяртам да дошкі, а спіной да класа. Ён піша «а», гаворыць «б», мае на ўвазе «ц», а павіні-на быць «д». Некаторыя яго афарызмы пера-даюцца з пакалення ў пакаленне.

«Каб рашыць гэты дыферэнцыяльнае ўраў-ненне, глядзі на яго, пакуль рашэнне не ўра-дэе ў галаву».

«Геаметрыя — ёсць маста-цтва правільна разважаць на ня-правільных чарцяжах».

«Мой метады пераадолення цяжкасці са-стаіць у тым, каб абыйсці яе».

«У чым розніца паміж метадам і штучным прыёмам? Метады ёсць штучны прыём, якім вы карыстаецеся двойчы».

У гэтага традыцыйнага прафесара матэ-матыкі ў канцы лекцыі можна тэму-сяму наву-чыцца. Будзем спадзявацца, што той на-стаўнік, у якога нічому не навучыцца, не ста-не традыцыйным.

(З кнігі Д. Пойа «Як рашаць задачы»).

СПАЛУЧАЕМ ВУЧОБУ СА СПОРТАМ

Ці можна спалучаць вучобу са спортам? Так, не толькі можна, але і патрэбна. Фізі-культура і спорт — гэта здо-роўе, бадабравы і адзіны са-стымулаў павышэння паспяхо-насці.

Мне хочацца раскажаць аб развіцці фізікультуры і спорту на механіка-матэматычным фа-культэце.

У нас працуюць лёгкаатлет-ычная, лыжная, валейбольная, нап'якабежная, баскетбольная і іншыя секцыі. У іх займаюцца многія работні і дзяўчаты. Ці-кава, на высокім узроўні пра-ходзіць трэнерулі лыжнікаў (трэнер Георгій Іванавіч Варат-ніцкі), нап'якабежцаў (трэ-нер Альберт Іосіфаўч Гру-зінаў), лёгкаатлетаў (трэнер Анатоль Рыгоравіч Грышчак-іні).

На мінулым першынстве ўні-версітэта па лёгкай атлетыцы добрыя вынікі дасягнулі Ка-цярына Угалева, Алена Казь-рожац, Надзея Шупея, Ва-ляціна Юдзіна, Уладзімір Плескачаўскі, Юрый Керна-жыцкі.

На мой погляд, трэба значна пашырыць спецыялізацыю па лёгкай атлетыцы. Залюбыя ач-кі намяндае прыносяць у асноў-

ным бігуны. Неабходна ўвесці спецыялізацыю па скачках у вышыню і даўжыню, па штур-хаванню ядра, кіданню дыска, каля, молата, у бар'ерным бе-гу, трайным скачку і ў скачках з шастом. У гэтым нам паві-ны аказаць дапамогу спецыя-лісты — трэнеры факультэта фізічнага выхавання.

Рознабакая спецыяліза-цыя будзе садзейнічаць уцяг-ненню вялікай колькасці сту-дэнтаў у лёгкаатлетычны сек-цыі, што даць магчымасць вы-бару. Калі мы гэтай дасягнем, ўніверсітэцкія спартыдтвы па лёгкай атлетыцы не будуць праходзіць аднабакова.

Да першынства ўніверсітэта па лыжах і каньках напружана рыхтуюцца спартсмены наша-га факультэта Зінаіда Сафоча-ва, Аля Кастрыцкая, Галіна Брэўеў, Кацярына Угалева і іншыя. Мы спадзяемся, што іны парадуюць нас высокімі вынікамі на лыжні і лёдавай дарожцы.

Любым мы і спартыўная гульні. У зборную мехмата па баскетболе ўваходзіць Віктар Блохінаў, Валяціна Апалько-ва, Аля Дарашавіч і іншыя работні.

Многія студэнты нашага фа-

культэта аддалі свае сэрцы класічнай барацьбе. Гонар ўні-версітэта паспяхова абараня-юць Уладзімір Труфанав, Аляк-сей Атрохаў і Рыгор Падрэзен-на.

Добрых поспехаў дасягнулі нашы шахматысты. У розных спартыдтвах паспяхова высту-паюць кандыдаты ў майстры спорту Аляксандр Гурэвіч і Леанід Гольбін, першаразрад-нік Барыс Кісялюк.

Сваім майстэрствам радуе гімнастка Ларыса Дзярчак. Яна выканала нарматыў кан-дыдата ў майстры спорту, пры-мае ўдзел у абласных і респуб-ліканскіх спартыдтвах.

Спорт і матэматыка. Раба-ты нашага факультэта пацвяр-джаюць, што актыўныя, напру-жаныя трэнерулі, выступленні ў спартыдтвах рознага рангу не толькі не перашкаджаюць вучобе, а садзейнічаюць павы-шэнню паспяхоўнасці.

Пачалася другая спартыд-да ўніверсітэта, прысвечаная Пятай спартыддзе народаў СССР. Спартсмены-матэма-тыкі актыўна рыхтуюцца да стартаў і без барацьбы не ўсту-паць першынства.

Л. АЛЕЙНІК,
студэнтка групы М-43.

ПАРАДАК РАСПАЎСЮДЖАННЯ ГАЗЕТЫ «ГОМЕЛЬСКИ УНІВЕРСІТЭТ»

У сувязі з тым, што да апошняга часу ў справе распаўсюджвання газеты існавалі арганізацыйныя непаладкі, рэктарат і партыйны камітэт прананоўваюць увазе чытачоў нашай газеты парадак распаўсюджвання шматтыраж-най газеты «Гомельскі ўніверсітэт».


Дастаўка газеты з фабрыкі «Палесдрук» ва ўніверсітэт. Час дастаўкі — у дзень выха-ду газеты да 10 гадзін. Адказныя — рэдак-тар газеты і прэктар па адміністрацыйна-гаспадарчай частцы.

Дастаўка газеты на факультэты. Час да-стаўкі — у дзень выхаду з 10 да 11 гадзін. Адказныя — сакратары факультэтаў. Акрамя

гэтага, іны ж пасля дастаўкі газеты на фа-культэт робяць выбарку газет, якія вышыва-юць выкладчыкі таго ці іншага факультэта і перадаюць газеты або самі выкладчыкам, або лабарантам адпаведных кафедраў.

Распаўсюджванне газет па групах. Час рас-паўсюджвання — у дзень выхаду на працую дні. Адказныя за распаўсюджванне газет сяр-од сваіх груп — прафгрупоры.

Сакратарам партыйных бюро факультэтаў, камсамольскай і прафсаюзнай арганізацыям неабходна наладзіць кантроль за захаваннем устаноўленага парадку распаўсюджвання шматтыражнай газеты «Гомельскі ўніверсі-тэт».



Дарына Варанько, студэнт-ка 2 курса, добра спалучае вучобу з заняткамі спортам. На здымку: Дарына на занятках па фізічнай падры-хтоўцы.

Здымкі для гэтай нумару газеты зрабіў А. Рудчанка.

Рэдактар К. КАЛІНАУ.